

Стагодззе зноўку пачынаецца цудоўна

ЛАРЫСА МИХНЕВІЧ

На выставе «Беларусі з любоўю»
у мінскім Літаратурным музеі
Максіма Багдановіча экспанавалася
унікальная калекцыя графікі
пачатку XX стагоддзя. Гэты выдатны
падарунак зрабіў замежны
калекцыянер Леанід Закс, продкі
якога паходзяць з Беларусі.

Нам ёсьць чым ганарыцца ў мінульым, але сярод гэтага ёсьць і тое, дзе мы не проста першыя, а найпершыя: у пачатку ХХ стагоддзя Беларусь літаральна «уварвалася» авангардам у сусветную культуру. На кароткі час правінцыйны Віцебск стаў цэнтрам ці не самых дзёрзкіх у гісторыі мастацтва пошукаў: у галіне не проста мастацкай формы, а — самога мастацтва мыслення. На жаль, намі страчана ці не ўсё набытае тады. Імкненнем аднавіць парушаную эстэтычную раўнавагу тлумачыць свой учынак Леанід Закс. Жаданнем, каб на Беларусі зноўку загучалі паўзабытыя, але некалі зорныя мастацкія імёны. Так мусіць быць сёння і зажыды, з веку ў век...

Яшчэ спадар Закс згадвае беларускіх продкаў і, найперш, свайго дзеда — заснавальніка сямейнай калекцыі. Гэты збор — аднагодак нашага наватарскага Віцебска. Усё гэта, насамрэч, сур'ёзныя падставы, але каб падзея спрайдзілася, патрэбны быў штуршок. І тутусё сышлося на асобе Пятра Сяргеевіча Хацько — чалавека актыўнага, натхнёнага і апантаната адданага мастацтву. Сярод мноства ягоных здзяйсненняў ёсьці і мінскія «Авангардовыя салонны», якія ён ладзіў у Нацыянальным музеі гісторыі і культуры і дзе некалькі гадоў запар экспанаваў творы з сямейнай калекцыі Заксаў. Хочацца падкрэсліць: Пятру Хацько належыць не толькі праект выстаўкі «Беларусі з любоўю» — менавіта з яго «падачы» ўладальнік мастацкіх скарбаў вырашыў іх падарыць. А цягом проста задумайцеся — якім трэба быць чалавекам, каб вас паслухали...

Леанід Закс падарыў Беларусі творы чатырох вельмі знаных мастакоў: Івана Клюна, Уладзіміра Татліна, Пятра Львова і Аляксандра Архіпенкі. Кожнае імя тут гучыць як удар звона.

Іван Клюн (Клюнкоў, 1870(73?)—1943) — сябра Казіміра Малевіча і ці не самая знакамітая яго мадэль. «Партрэт Клюна» — адна з бяспрэчных удач вынаходніка супрэма-



Іван Клюн. Кірасір з трубой. З цыкла «Бітва на Нёмане». Папера, акварэль, аловак. 1910-я.

тызу, таму яго друкуюць ці не ў кожным яго каталогу. Сам Клюн — гэта мастак і тэарэтык, жывапісец і графік, аўтар відомага супрэматычнага трактата «Мастацтва колеру». Ён пачынаў з краявідаў імпрэсіяністичнага кшталту, але знаёмства з Малевічам цалкам змяніла яго мастацтва. У Клюна, верагодна, было выключнае пачуццё часу, надзвычай важнае для графікі і стылістаў, таму яго творчая эвалюцыя натуральным чынам суспала са зменамі ў развіцці мастацтва. Ён імкліва і тэмпераментна пражыў свой авангардны перыяд, пасля шчыра расчараўваўся ў наватарскіх тэорыях і прыйшоў да літаральнага «букваедскага» рэалізму. Клюнаўскія творы былі ў віцебскай музеінай калекцыі, недзе тут, відавочна, згубіўся яго знакаміты «Арыфметэр», у пошуках якога даследчыкі збліліся з ног; у тамтэйшых савецкіх спісах лічыцца загадковая «Мясарубка».


Аляксандр Архіпенка (1887—1964) — славуты ўкраінскі і амерыканскі мастак-наватар, якому пашчасціла бадай поўнасцю творчая рэалізацца. У пачатку ХХ стагоддзя ідэі Архіпенкі перавярнулі ўсе ўяўленні пра скульпту-

ру. Ён першым у свеце «склаў» адзіную форму з цалкам розных матэрыялаў (кампазіцыю тады стварылі шкло, дрэва, метал і цэлулоід). «Пустэчу» і прастору «ўнутры» твора Архіпенка выкарыстоўваў як выяўленчы элемент, роўны матэрыяльнаму. Ён вынайшоў рухомы жывапіс, які называў «архіпентурай».

Пётр Львоў (1882—1944) — жывапісец, графік і выкладчык шэрагу вядомых расійскіх мастацкіх ВНУ. Гэты пястун Сярэбранага веку ўсё жыццё пакланяўся прыгажосці, а паколькі ён быў у свой час сябрам шматлікіх мастацкіх аб'яднанняў, дык прыўнёс і ў іх гэтыя культ.

Уладзімір Татлін (1885—1944) — адзін з самых выбітных мастакоў рускага авангарда, які шчодра раскідаўся ідэямі і адыграў выключную ролю ў развіцці канструктыўісцкага кірунку. «Зоркай» новага мастацтва пачаў лічыцца пасля выставы 1914 года, дзе ён паказаў свае знакамітые «контррэльефы» — аб'ёмныя кампазіцыі абстрактнага кшталту, выкананыя з контрастных матэрыялаў. Татлін — пост�ць самотная і трагічная. Адзіны выпадак у гісторыі расійскага тагачаснага мастацтва, калі з экспазіцыі знялі працу праз заўшнюю(!?) радыкальнасць, звязаныя якраз з Татліным. Яго самы знакаміты праект — «Помнік III Інтэрнацыяналу» (1919—1920) — рэалізаваны не быў, а «летатлін» (штучная птушка для чалавечага палёту) ніколі не ўзняўся ў паветра і атрымаў сярод сучаснікаў прыкрою мянушку «пачвара». Свае апошнія гады мастак пражыў у становішчы поўнага забыцця і фактычнай забароны на прафесію.


Калекцыю для падарунка Леанід Закс сформіраваў тонка і артыстычна. Гэта 21 твор



Пётр Львоў. Накіды ў Спаса-Машкоўскім завулку. Папера, чарніла. 1914.

(але 24 выявы!), выкананы ў храналагічных рамках прыкладна двух дзесяцігоддзя. Матэрыялы: аловак, акварэль, гуаш, туш, вугаль. Аўтары могуць быць аднесены да аднаго творчага пакалення. Асноўная частка падораных твораў належыць да своеасаблівага, эмпірычнага кірунку графікі — гэта так званы «замалёўкі ў альбом», для сябе. Гэтая асаблівасць калекцыі дзе магчымасць гледачу пазнаёміца з сакрэтамі, недаступнымі пабочнаму чалавеку. Зборы падобнага кшталту дазваляюць наўпрост далучыцца да энергетыкі творчасці, што бачыцца надзвычай цікавым менавіта ў авангардзе, дзе ўсе ацэнкі і высновы зроблены з арыентацыяй на вяршыні чалавечага генія. Умоўная дробнасць твораў (гэта ж замалёўкі «для сябе») дапамагае лепей зразумець і праверыць сапраўднасць ужо выказанага і ацэненага, бо ступень высокага бачна толькі на адлегласці ў параднанні.

Ёсць вядомае выкаванне рускага мастацтвазнайцы Барыса Віпера, якое ахвотна цытуюць і якое немагчыма аспрэчыць: «Калі мы глядзім на малюнкі Мікаеланджэла, то не памятаем пра штрых, а адчуваём толькі моц формы, паварот цела, рух». Гэта так, бо лініі, фарбы, слова, музычная гукі не з'яўляюцца вобразамі рэчаіннасці. Яны — матэрыяльная абалонка альбо вонкавае покрыва для вобразных сэнсаў. Тэхніка — гэта тое, на што мы звяртаем увагу на пачатку знаёмства з мастацтвам творам. Ужо праз некалькі хвілін матэрыяльная аснова тэхнікі нібыта знікае і робіцца нябачнай для нашага разумовага по-зірку. Гэты пераход у тонкі сусвет чалавечых



Уладзімір Татлін. Дом у Астрожскім завулку. Папера, гуаш. 1915.

Адна з самых цікавых праблем, да якіх насадулае падораная Леанідам Заксам калекцыя арыгінальнай графікі, — гэта ўзорэвень тагачаснай рамеснасці. Згадайце цяпер, якую бясконную колькасць разоў у гісторыі мастацтва прагучала пагардлівае: «каб маляваць квадрат, вучыцца не трэба». Тому тэхніка выкавання менавіта авангардных твораў — гэта пытанне пытанняў. З аднаго боку, наватарства зрабіла працу мастака аб'ектам надзвычай пільной увагі. А з іншага — творчы працэс меў тады настолькі інтэнсіўныя характар, што часам апярэджаў навуковы прагрэс. Тому натуральная, што тэхнічнае вырашэнне твораў не паспявала за мастацкай думкай ці, дакладней, не адпавядала ёй. Найбольш выразна гэта бачна ў творчасці Казіміра Малевіча. Пэўны час для даследчыкаў авангарда было праблемай датаванне яго работ — пастаўленыя аўтарам даты не супадалі з высновамі тэхніка-тэхналагічнага аналізу. Памылак тут не было, і абедзве даты трэба лічыць сапраўдными. Выставы, якія ладзіў Малевіч пасля адкрыцца супрэматызму, мелі вельмі жорсткую храналагічную структуру, бо яны былі рэтраспекцыйнай развіццю мастацкай думкі. Тому сезанізм, кубізм ці футурызм павінны былі па часе паслядоўна папярэднічаць супрэматызму — як вяршыні развіцця мастацтва. Падчас стварэння экспазіціі Малевіч не шукаў сваю «старынну» ў пыле майстэрні, а пісаў творы наноў, але даты ставіў адпаведна часу нараджэння ідэі. Гэта сведчыць пра тое, што творы для Малевіча не мелі той каштоўнасці, якую яны традыцыйна маюць у класічнай культуры.

Цудоўны прыклад «разладу» мыслення Малевіча і фізічнай формы яго твораў — «Чорны квадрат». (Між іншым, ён таксама існуе не ў адным экземпляры!) Кожная драпінка тут ацэнена, і яго «неквадратнасць» з'яўважана... Але «Чорны квадрат» катэгарычна нельга разглядаць як класічны твор, бо ў ім важны не яго сюжэтна-матэрыяльны су-

свет, а дзёрзкасць аўтарскай ідэі. Здольнасць перадаць новыя ўяўленні пра час, энергію, форму, прастору. Гэты твор — аўтарскі жэст (рух, адарваны ад канчатковага выніку). Таму, калі б мой улюблёны Малевіч выпадкова нарадзіўся не ў 1878 годзе, а ў нашы часы, то і «Чорны квадрат» быў бы іншым. Сёння яго не трэба малываць, а можна было б, напрыклад, проста агучыць. Ідеальная тэхніка тая, якая не абмяжоўвае мысленне.

Падораныя Леанідам Заксам творы сведчаць, што іх аўтары маглі малываць не толькі квадраты. Тэхніка «альбомных» твораў — актыўная, выразная. Яе вітуознасць не замінае ўражанню, а сусінне ў сапраўдным супладдзі з ідэяй, і таму яна валодае натуральнай арганічнасцю, той самай «празрыстасцю» і «нябачнасцю». Голос, уласцівы самай тэхніцы, не перакрывае гучанне мастацкай ідэі, таму яны спяваюць ва ўнісон.

Ці шмат такіх альбомаў з накідамі існуе ў сучаснага мастака? Таму яшчэ адно «адкрыццё» калекцыі — не на карысць чалавека сённяшняга. Творца пачатку XX стагоддзя яшчэ не быў настолькі адарваны ад прыроды, ён адчуваў хваляванне ад убачанага і быў надзвіва наіральным і ўразлівым. Пра што думаете мастак-наватар сам-насам з аркушам белай паперы? Пра тое, што і ўсе. Пра свет і харавство, пра лес і рэчку, пра горад, які бачны з акна майстэрні, пра маці, брата і жанчыну, пра сябе, любімага, і пра мастацтва.

Шырока прадстаўлены пейзаж, што можна лічыць рэхам мастацкай культуры XIX стагоддзя. Вясковая назіранні Архіпенкі чаруюць той хісткай і няўпойнай для звычайнага вока мяжой меры, якая ўтрымлівае ў сваіх рамках супладдзе пластыкі, руху і лірычнасці. Накіды Пятра Львова ўражваюць збалансаванасцю і тонкасцю рытмаў, якія ў мастацтве адпавядаюць паняццю «музыкальнасць». Далікатнае харавство вертыкальных ліній выклікае адчуванне высокага, празрыстага гуку, пачутага аднекуль здалёк. «Від з акна майстэрні на Мясніцкай» прываблівае пышчотай і абрывам будынка знакамітага «Вхутэмаса» ў цэнтры. Іван Клюн ганарыўся сабой як графікам і лічыў сябе роўным Дам'е. Мы можам ганарыцца «нашым Татліным» — рэдкі музей здольны пахваліцца яго творамі. Падораны нам «Дом у Астрожскім завулку» — гэта шэдэўр, дасканаль, як пазэзія. Геаметрычныя формы прадстаўленыя як адзіны сусвет, ракурс бачання знішчыў прымрыя вуглі. Статыка змяненяцца дынамікай, і ўзнікае ілюзія паралельнага руху. Глядзяч адчувае сябе не на балконе суседняга будынка (знаўцы сцвярджаюць, што гэта від з акна майстэрні), а ўнутры за-гадкавай паветранай машыны...

Ёсць момант, які з дзяцінства ўражвае мяне ў чароўных гісторыях: май годнасць, калі атрымліваеш цудоўнае. Нельга са злым сэрцам папрасіць грошай у Залатой Антыло-пы, бо ў метал ператворыцца ўсё вакол цябе. Нельга з карыслівым думкамі дакрануцца да чароўнага гусака, бо страціш вольнасць. Цудоўнае мае ў сабе нешта, што бароніць яго ад зішчэння.

Калекцыя ўжо наша, і мы мусім быць вартымі яе. Так зладжаны сусвет.



Аляксандр Архіпенка. Тры жаночыя постасці з граблямі. Папера, графітны аловак. 1911.

пачуцця, уяўлення, перажыванні і іншых вымярэння, гэтае пераўтварэнне матэрыяльнасці ў ідэальнае і ёсць сутнасць творчасці. Але ці задумваліся вы калі-небудзь, што гэта такое — славутыя «творчыя пакуты»? Усе пакуты пайстаюць праз пошуки адной-адзінай непаўторнай і дакладнай формы выкаванння гэтай ідэі. Тому чытайма далей: і тэхніка выканання. Нездарма ж філосаф Хайдэйгер пісаў, што тэхніка — рэч па-высокаму дваістая, бо яна скіравана на вызваленне патаемнага і на выяўленне Ісціны. Тому, не аспрэчваючы Віпера, можна сцвярджаць: «думаць пра штрых» варта і цікава. І карысна, нездарма ж кажуць, што сустракаюць па адзенні.